



ПАСПЯХОВАЯ  
ЖАНЧЫНА  
СТАЛА  
МАЦІ-ЗЯЗЮЛЯЙ

6

КАГО ВЫРАСЦІЛА  
САВЕЦКАЕ  
ДЗІЦЯЧАЕ  
КІНО?

8-9



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

23 МАЯ 2020 г.

СУБОТА

№ 99 (29213)

## ЦЫТАТА ДНЯ



**Igor KARPENKA,**  
міністр адукацыі:

«Школа выконвае ўскладзеную на яе функцыю, але гэта не выключае адказнасці бацькоў за адукацыю свайго дзіцяці. Нельга ўспрымаць адукацыю як нейкую паслугу, якую мы аказваем з пункту гледжання рынковых механізмаў. Настаўнік можа выкласціся і на 150%, але калі дзіця не захоча прыкласці нейкія намаганні, каб асвоіць матэрыял, — нічога не абдудзецца. Вучоба — гэта сур'ёзная і адказная праца. Трэба мець сілу волі, быць арганізаваным, сабраным. Так, школа павінна стварыць умовы, але не замяняць бацькоў».

Фота БелТА



## «Добра было б, калі б усе дзяржавы ўзялі і адмянілі войны»



Яшчэ старажытныя рымляне ведалі: хочаш міру, рыхтуйся да вайны. А Напалеон пазней сказаў: народ, які не хоча карміць сваю армію, будзе карміць чужую. Мірная Беларусь далёкая ад імперскіх амбіцый, але і сябе ў крыўду даваць не будзе.

Гэта яшчэ раз пацвердзілася падчас наведвання Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам вопытна-выпрабавальнага ўчастка навукова-вытворчага таварыства з абмежаванай адказнасцю «АКБ ТСП» у Мачулішчах. Першае, што адзначыў беларускі лідар пасля прылёту, — ёсць шэраг пытанняў, перш за ўсё па выкананні праграмы развіцця ракетнай вытворчасці.

«Добра было б, калі б усе дзяржавы ўзялі і адмянілі войны. Можа, дажывём, але пакуль яшчэ ніхто не адмяняе войны, нягледзячы на рознага роду пандэміі, эпідэміі, істэрыі. На жаль, да вайны прыходзіцца рыхтавацца ў мірны час. Нікуды не дзенешся: калі не будзеш рыхтавацца (не дай бог, вядома) да вайны зараз, то будзеш пажынаць горкія плады потым», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт падкрэсліў, што стратэгічная задача — у выпадку пагрозы нанесці непрымальны ўрон праціўніку, і гэта краіна мусіць дэманстраваць.

СТАР. 2

## Зорка для «Кацюшы»



На выставачнай пляцоўцы ваеннай тэхнікі каля Кургана Славы ідзе мантаж пастамента пад легендарную «Кацюшу» — рарытэт Вялікай Айчыннай вайны. Гэты праект рэалізуецца пры ўдзеле Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.



## КОРАТКА

• Беларусь далучылася да Маракешскай дамовы.

• Ацяпленне ў бальніцах, дзіцячых садках і школах Мінска пачнуць адключаць 26 мая.

• Міністэрства адукацыі змяніла тэрміны правядзення ЦТ.

• МАРГ удакладніла рэгуляванне цэн на дэзынфіцыруючыя сродкі і маскі.

• У Беларусі рыхтуюць новыя выданні Чырвонай і Чорнай кніг.

• Першая ў свеце плывучая АЭС уведзена ў эксплуатацыю на Чукотцы.



• У Беларусі за пяць гадоў газіфікавана 586 сельскіх населеных пунктаў.

• Выстаўка «Белагра-2020» пераносіцца на 1—5 верасня.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

## «БОЛЬШАСЦЬ ПАЦЫЕНТАЎ ДЫЯГНАЗ УСПРЫМАЮЦЬ АДЭКВАТНА»

Як працуюць выязныя брыгады, што лечаць пацыентаў з COVID-19 дома

З канца красавіка пацыентаў, хворых на каранавірусную інфекцыю ў лёгкай і бессімптомнай форме, лечаць амбулаторна. Медыцынскую дапамогу ім аказваюць урачы паліклінік, у тым ліку выязныя брыгады, або так званыя кантактныя групы. Як змянілася работа паліклінік, і каму ўжо робяць экспрэс-тэсты; як працуюць медыкі, якія штодзень выязджаюць на візіты да пацыентаў, хворых на каранавірус; як мясцовыя жыхары шыюць маскі, каб дапамагчы ўрачам, а тыя, у сваю чаргу, гатовы змяніць на час спецыялізацыю і дапамагаць калегам у барацьбе з інфекцыяй, мы даведаліся, пабываўшы ў 11-й гарадской паліклініцы Мінска.

СТАР. 4



Фота Ганны ЗАНКВІЧ.

На слыху!